

# Беларускі слоўнік І. Насовіча і Расійская Акадэмія Навук

Вялікі беларуска–расійскі слоўнік Івана Насовіча Расійская Акадэмія Навук выдала ў Пецярбурзе 1870 г. пад назовам „Словарь белорусского наречия“. Тымчасам, як даведаваемся з часопісу „Наш край“ (№ 6–7, Менск, 1928 г., б. 78), у знайдзеных спыткох твораў Насовічавых ё гэткі верш:

Явка Белорусского словаря по выходу из печати  
к своему в Мстиславле автору  
Словарь. Здоров, пан!  
Автор. Ба! Из Петербурга.  
Что ж это? Ты, брат, стал курнос!  
Неужто ты в руках хирурга  
Оставил свой кривичский нос? (Предисловие.)  
Словарь. Мой нос сорвал к какой то цели  
И спрятал у своей портфели  
П...зоил (месца выскрабана, зацемка М. Гарэцкага)  
К моей же сжалась кто то роже,  
На нос кривичский не похоже,  
Красивый носик приkleил.  
Автор. Пусть так! Ты в нем похож на франта —  
Физиономия ж не та!

З гэтага відаць, што слоўнік мусіў быць названы ягоным аўтарам „Словарь Кривичского языка“, а Расійская Акадэмія зъмяніла гэты назоў на „Словарь белорусского наречия“. Гэта зрабіла тая акадэмія, каторая ў перадмове да Насовічавага слоўніка кажа: „Беларуское наречье, что пануе на вялізарнай прасторы ад Нёмана і Нарава да въшняе Волгі і ад Заходніяе Дзвіны да Пррыпяці і Грущи, каторым гукаюць жыхары паўночна–заходніх і некаторых часціц сумежных із імі губэрняў, альбо тых мясцовасцей, каторыя калісь насяляла Кривіцкая пляміна, ужо даўно зьвярнула на сябе ўвагу айчынных філётэгаў дзеля захавалых у ім дараў астачаў старое мовы“. Значыцца, Расійская Акадэмія прызнала, што назоў „Кривічы“ быў назовам агульна–нацыянальным, быў назовам усіх плямёнаў, што складалі кривіцкі, або накшталт беларускі народ, і ў тый самы час зъмяніла, супротьволі аўтара, „Кривічкі“ на „беларускі“.

А Насовіча зь менаванага верша мы пазнаём як съведамага (ідэйнага) Кривіча.

## І. Насовіч праз назоў „Кривічы“

У „Ведзе“ з 1952 г. на бачыне 53 [стар. 510 нашага выданья. — Рэд.] надрукаваная зацемка „Беларускі слоўнік І. Насовіча і Расійская акадэмія навук“, у каторай прыведзеныя съветчаныні самога Насовіча, што ён свой слоўнік называў „кривіцкім“, але расійская акадэмія зъмяніла гэты назоў на „беларускі“. Гэтта падае большае съветчаныне праз (пра) дачыненьне аўтара найлепшага дагэтуль беларускага слоўніка да назову „Кривічы“. Найма ў перадмове да запісаных ім беларускіх народных песьняў, надрукаваных у 1873 г., Іван Насовіч піша даслоўна гэтак: „Беларускія песьні, шмат якія, ё глыбокай старыною, што зь веку ўек адзіна вуснай дарогаю перайшлі да цяперашняга простага народа. Гэтыя старавечныя песьні — тыповыя для Славянскага і асабліва Кривіцкага плямені“.

„На лішнім уважаю гэтта сказаць, — кажа далей Насовіч, — што назоў „Кривічы“, таксама як і найстаршыя песьні, належы да ўсіх народу плямёнаў, што займалі, і цяпер да карэнных патомкаў іхных, займаючых усю тэрыторыю Беларускага краю, апрача Літвісаў (Литовцев). Гэтыя ўсі плямёны завуцца адным іменем «Кривічы», папольску *Krzywicze* і панямецку *Krewings*, значыцца людзі аднае криві, радня, свае плямёны. Слова «Кривічы» паходзе ад слова: кроў—криві, бо ад гэтага—ж слова паходзяць слова: крывавец (кровавік, сердолік), кривавы, кривяніц і інш.“. И.И. Носович. Белорусские песни (Записки Императ. Русского Географ. Общества по отд. этнографии, т. V. Пецярбург, 1873, бач. 47).

Кажучы, што „Кривічы“ ё нацыянальны назоў ня толькі ўсіх старавечных, але і ўсіх цяперашніх Беларусаў, Насовіч гэтым выказуе пагляд, што трэба і цяперака ўжываць гэты назоў, як агульна–нацыянальны назоў нашага народа. Дыкже ў дзевяцінцатым стагодзьдзю з'явілася імкненіне аднавіць стары нацыянальны назоў „Кривічы“. Расійцы, захапіўшы нашу Бацькаўшчыну і адабраўшы ад ейнага народа ягоны тагачасны нацыянальны назоў „Літва“, „Ліцьвіны“, каторы пачалі тарнаваць да Жмуздзіноў, а нашаму народу накідаць, із русыфікацыйнай мэтаю, назоў „Беларусы“, выклікалі патрабу аднаўленыя старшага назову, назову, што съветчыў пра нашу нацыянальную апрычонасць, а не пярэчыў ёй. Ініцыятарамі ўзнаўленыя назову „Кривічы“ былі съядомыя Беларусы — некаторыя наўчоныя, як Насовіч, і беларускія пісьменнікі дзевяцінцатага стагодзьдзя ў сваёй бальшыні. Расійскія русыфікацыйныя націск, адылі, быў такі вялікі, што гэтае імкненіне пад канец XIX ст. было прызабытае і ў XX ст. давялося яго ўзнавіць.